

5 фактаў аб Ніле Гілевічы

Змяніў імя Нінэль на Ніл

Хлопчык у сям'і Сямёна Пятровіча і Кацярыны Міхайлаўны Гілевіч нарадзіўся 30 верасня 1931 гады. Бацькі вырашылі назваць сына Нінэль (гэта значыць «Ленін» наадварот). У будучыні Гілевіч зменіць гэтае імя на гучнае «Ніл».

Бацька паэта быў старшынёй сельсавета.

Гілевіч распавяддаў у інтэрв'ю, што падчас акупацыі ў школу практычна не хадзіў. Аднак у руکі тады час ад часу трапляў часопіс «Беларуская школа», дзе падлетак прачытаў верш Алеся Гаруна "Ты, мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй ня Цура, як не зроку сам з сабою пад прымусам, так і вольныя Главная - ня зракайся! ». Там жа ён пачаў знаёміцца з паэмай «Новая зямля» Якуба Коласа.

Свой першы верш «Яблынька» напісаў у 1947 годзе ў 15-гадовым узросце. Пасля вайны працаваў сельскім паштальёнам. Паступіў спачатку ў педагогічнае вучылішча, а пазней - у педінстытут. З 1954 года з'яўляўся членам Саюза пісьменнікаў СССР.

Брат Гілевіча таксама вядомы як беларускі пісьменнік пад псеўданімам Мікола Гіль

Чым ганарыўся і чаго саромеўся

«Я правільна рабіў (чым і ганаруся), калі ўсё жыццё супрацьстаяў трунар і магільшчыкі Беларусі, абараняў нашу мову, калі яго прыніжалі, здзекваліся з яго, душылі, змагаўся за яго права панаваць на той зямлі, дзе яму было наканавана ў глыбіні стагоддзяў прарасці і скрэзь то лютыя маразы, то страшныя засухі выжыць », - казаў Ніл Сямёновіч у інтэрв'ю « Нашай Ніве ».

А якіх учынкаў саромеўся? Кажа, што ніякіх, але няёмкасць адчуваў за верш, напісанае на смерць Іосіфа Сталіна ў 1953 годзе. «Ну не магу сказаць, што сорамна, таму што я не хлусці, а ў той час сапраўды так думаў, і не ўяўляў, што можна думачь інакш», - распавядаў паэт на сустрэчы з чытачамі ў Маладзечне

Не пазбягаў ўдзелу ў палітыцы

Ніл Гілевіч ніколі не пазбягаў ўдзелу ў грамадскай дзейнасці. Быў дэпутатам Вярхоўнага Савета (1985-1996). Паэта паважала партыйная наменклатура, гэта дапамагала яму ў прасоўванні "Закона аб мовах". Гілевіч з'яўляўся старшынёй камісіі, якая займалася распрацоўкай гэтага закона. 26 студзеня 1990 «Закон аб мовах» быў прыняты і беларуская мова стала адзінай дзяржаўнай у краіне. Праўда, усяго толькі на пяць гадоў.

Быў адным са стваральнікаў і першым старшынёй ТБМ (Таварыства беларускай мовы - Таварыства беларускай мовы), лічачы яго адным з найважнейшых спраў свайго жыцця.

На выбарах 2001 года падтрымлівае Уладзіміра Ганчарыка, у 2006 - Аляксандра Казуліна. Выступаў у абарону маладафронтавцаў, калі на іх пачаўся ціск, абараняў газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», калі над імі навісла пагроза ў 2011 годзе.

Аўтар знакамітага «Сказ пра Лысую гару»

У 1975-м у спісах з'явілася ананімная паэма «Сказ пра Лысую Гару». Пад ёй стаяў подпіс "Францішак Вядзьмак-Лысагорскі". «Быў гадзіну, быў век, была эпоха ...», - хто зараз не ведае гэтых радкоў з паэмы.

У паэме не было прыме дысідэнцства, аднак у некаторых сэнсе яна стала культавай. У сатырычнай манеры невядомы аўтар апісваў побыт пісьменнікаў у дачным пасёлку літаратараў каля Лысай Гары пад Менскам.

Вось невялікі ўрывак з гэтага твора. Аўтар не пашкадаваў нікога.

У 2003 годзе Ніл Гілевіч нечакана абвясціў пра свой аўтарстве і пра тое, што сюжэты з дачнага жыцця яму падкідваў Мікола Аўрамчык. Сам Аўрамчык вельмі пакрыўдзіўся на такія слова. Ён сцвярджае, што паэму яны пісалі сумесна з Гілевічам. Вось так была раскрытая адна з патаемных таямніц беларускай літаратуры.

Астрэйка, той, што ў сотнях
песняў
Уславіў некалі будан,
За кожнай кроквай клікаў цесляў:
— Ну, злазьце, хлопцы, краплю
дам!

Стары празаік Аляксееў —
Ён генерал сапраўдны быў:
Не ставіў хаты, град не сеяў —
Склеп-бомбасховішча зрабіў.

Паколькі проза не даецца,
Дык сакратар СП Ткачоў
Уцёк на ўчастак выдавецтва,
Сказаўшы: «Прэч ад стукачоў!»

Напісаў ўсімі любімыя хіты

Нил Гилевич – аўтар рамана ў
вершах «Родныя дзеці». Усім вядомы
песні на яго вершы!

«Вы шуміце бярозы» («А я лягу-
прылягу»)

«І усё ж мы дойдзем, дойдзем мы да
Беларусі!»

За векам век плыве-цячэ,
А мы ідзэм, ідзэм... і што ж?
О, як далёка нам яшчэ
Да Беларусі!

Ужо няўсцерп нам крыж пакут,
І мы крычым, крычым, але –
Не дакрычаліся пакуль
Да Беларусі.

А можа быць, яна – міраж,
І ўсе мы трывнім? Бо чаму ж
Не далятае голас наш
Да Беларусі?

Відаць, пракляцца знак ляжыць
На нас ад роду, і таму
Так цякка шлях нам церабіць
Да Беларусі.

Равуць вятры, грымяць грамы,
Пыл засціць очы нам, і ўсё ж,
І ўсё ж мы дойдзем, дойдзем мы
Да Беларусі!..

Змітэр Панковец